

## Як зрабіць драўляную альтанку для дачы сваімі рукамі

### Змест


- Этап першы. Узвядзенне падмурка
- Этап другі. Уладкаванне каркаса
- Дах для дачнай альтанкі
- Ашалёўка і аздабленне
- Вынік



Крыніца: [braas.ru](http://braas.ru)

Узвядзенне альтанкі для дачы сваімі рукамі-цалкам пасільная задача для тых, хто валодае мінімальнымі будаўнічымі навыкамі і гатовы праявіць крыху фантазіі ў афармленні.

Калі ў вас няма вопыту ў будаўніцтве, не варта эксперыментавать з вычварна канструкцыямі і складанымі ў апрацоўцы матэрыяламі. Пачніце з самага простага варыянту-альтанкі з каркасам з дрэва, фота і чарцёж якой прадстаўлены ніжэй.



Крыніцы: [ru.pinterest.com/pin/959970476819739737/](http://ru.pinterest.com/pin/959970476819739737/), [domstroika.ru](http://domstroika.ru)

### Этап першы. Узвядзенне падмурка

Пры будаўніцтве садовых альтанак часцей за ўсё выкарыстоўваюцца пліткавыя, істужачныя і столбчатые падмуркі. Апошні варыянт аптымальны па кошту, прастае мантажу і ўстойлівасці, таму мы разглядаем менавіта яго:

- Размецьце пляцоўку, дзе будзе знаходзіцца будучая альтанка. Па кутах пастаўце драўляныя або металічныя калкі, па перыметры нацягніце вяроўку.
- Размецьце месцы, дзе будуць знаходзіцца слупы падмурка. Звычайна гэтыя куты і дадатковыя падтрымліваюць слупы паміж імі. Калі сцены будуць дзесьці акрамя перыметра, то тым таксама зрабіце дадатковыя слупы.
- На вылучаным участку зніміце пласт грунту таўшчынёй не менш за 50 см, якая ўтварылася яму засыпце пластом пяску і друзу (па 10 см кожны). Старанна ўтрамбуйце падсыпку.
- Падрыхтуйце бетонны раствор з 1 часткі цэменту, трох доляў пяску і трох доляў друзу. Заліце астатнюю частку ямы бетонам.
- Дачакайцеся высыхання раствора і засцеліце паверхню пляцоўкі пластом руберойда або гідраізаля.
- Па кутах выкладзеце слупкі вышынёй у 3-4 цэглы (замест іх можна выкарыстоўваць пеноблоков). Абкладзеце на іх пласт руберойда.



Крыніца: bouw.ru

Крыніца: bouw.ru

## Этап другі. Уладкаванне каркаса

Для каркаса самай простага альтанкі з дрэва вам спатрэбяцца брускі, цвікі, металічныя мантажныя загваздки. Працы праводзяцца ў некалькі этапаў:

- Нарэжце брускі 100 \* 100 мм па памеры падмурка, зрабіце ў іх запілы для кутніх злучэнняў. Прасвідруйце мантажныя адтуліны, збярыце ніжнюю абвязку і ўсталюйце яе на слупкі.
- Нарэжце брускі для апорных стоек. У ніжняй частцы прасвідруйце мантажныя адтуліны, у верхняй-зрабіце прапілоўкі для фіксацыі дыяганальных звязкаў.
- Усталюйце стойкі на мантажныя загваздки, выраўнуйце іх і замацуеце дыяганальнымі звязкамі.
- Зрабіце верхнюю абвязку каркаса з бруса 100 \* 100 мм, Усталюйце кроквы з дошак 50 \* 100 мм. кроквенная частка павінна выступаць за межы падмурка прыкладна на 40 см. гэта неабходна, каб абараніць яго ад размывання.

Схема зборкі наглядна прадстаўлена на фота:



Крыніца: mungfali.com

Крыніца: mungfali.com

Абавязкова апрацуйце ўсе драўляныя элементы фунгіцыднымі насычэннямі або антысептыкамі. Гэта дазволіць пазбегнуць заўчаснага разбурэння драўніны і падоўжыць тэрмін службы альтанкі.

## Дах для дачнай альтанкі

Звычайна дахавы матэрыял для дачнай альтанкі падбіраецца пад дах асноўнага будынка. Лічыцца, што так пабудовы будуць лепш спалучацца адзін з адным. Але гэта не значыць, што трэба абмежаваць сваю фантазію.

Эксперыментуйце з кветкамі і фактурамі, не забываючы аб практычнасці і кошту матэрыялу.

Для пачаткоўцаў будаўнікоў ідэальна падыдуць Дахавыя матэрыялы ад кампаніі Onduline: ондулін Смарт, Чарапіца Ондулін, Ондувілла – выбірайце любы, бо кожны з іх аднолькава прасты ў транспарціроўцы і мантажы. Дах з ондуліна не шуміць у дождж, не награвеаецца, не кандэнсуецца, не іржавее, не крышыцца і не працякае. Гарантыя ад працэкаў ў Ондулін Смарт – 15 гадоў. У чарапіцы Ондулін і Ондувіллы – 20 гадоў.

Ондулін выдатна падыходзіць для ўладкавання летніх альтанак, паколькі пакрыццё лёгка мантаваць:

- Усталюйце лачанне з крокам 30,5 см;
- Размецьце лісты, выкарыстоўваючы каляровы аловак;
- Нарэжце матэрыял па памерах, выкарыстоўваючы ножовку па дрэве;
- Абкладзеце Ондулін, прытрымліваючыся інструкцыі;
- Замацуеце лісты пры дапамозе адмысловых цвікоў;
- Усталюйце добрыя элементы.

Набыць бітумныя лісты Ондулін можна ў любым зручным для вас месцы і ў зручны для вас.

## Ашалёўка і аздабленне

Драўляны каркас-гэта аснова вашай альтанкі, якую вы можаце аформіць у любым стылі. Самае простае рашэнне-пафарбаваць або пакрыць лакам драўляныя часткі, пакінуўшы іх без ашалёўкі. Але часцей за ўсё для афармлення дачных альтанак выкарыстоўваюцца лісты полікарбаната, профнаціл, драўляная вагонка, блок-хаус, імітацыя бруса. Яшчэ адзін незвычайны варыянт-частковая або поўная ашалёўка сцен Ондуліном.

## Вынік

Пабудаваць драўляную альтанку на дачы сваімі рукамі - гэта не толькі даступная, але і займальная задача для тых, хто гатовы выдаткаваць крыху часу і сіл на стварэнне ўтульнага кутка на свежым паветры. Спачатку неабходна правільна абраць падмурак, затым усталяваць каркас, апрацаваць драўніну антысептыкамі, а для даху падыдуць лёгкія і даўгавечныя матэрыялы, такія як Андулін, які прасты ў мантажы і гарантуе даўгавечнасць.

У якасці аздаблення можна выкарыстоўваць розныя матэрыялы, ад полікарбаната да блок-хаўса, што дазваляе лёгка адаптаваць вонкавы выгляд альтанкі пад любы перавагі. Такі падыход забяспечыць як трываласць канструкцыі, так і яе эстэтычную прывабнасць, а таксама зробіць пабудову зручнай і даўгавечнай.